


Ба 48 446

БА 85 34









БУРЖУДЗНІЯ  
ЛІТаратуры


у сучаснай  
літаратуры

Іл. БАРАШКА

№ 5330



БЕЛАРУСКАЕ  
ДЗЯРЖАУНАЕ  
ВЫДАВЕЦТВА



Ба 48446

~~8534~~


ІЛ. БАРАШКА

БУРЖУАЗНЫЯ ПЛЫНІ  
Ў СУЧАСНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

(ПРА АГЛАЮ І ЯЕ ПАДШЭФНЫХ)

Бел. азтрава  
1994 г.

БЕЛАРУСКАЁ ДЗЯРЖАЎНАЁ ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК — 1930



1428

25.04.2009

Заказ № 503. 3000 экз. (1<sup>1/8</sup> арк.) Галоўлітбел № 1.351.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдаецтва

## Пра Аглою і яе падшэфных.

У прамове на конфэрэнцыі аграрнікаў-марксыстых тав. Я. В. Сталін, кажучы аб клясавых зрухах і павароце ў політыцы Усे�КП(б), сказаў наступнае:

«Характэрная рыса нашай работы за апошні год у тым, што мы, як партыя, так і савецкая ўлада, а) разгарнулі наступ на ўсім фронце супроць капіталістычных элемэнтаў вёскі, і б) гэты наступ даў і дае, як вядома, вельмі адчувальныя становічыя рэзультаты. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ад політыкі а б м я ж а в а н ы я эксплётатарскіх тэндэнций кулацтва мы перайшлі да політыкі ліквідацыі кулацтва як клясы. Гэта азначае, што мы прарабілі і прарабляем адзін з рашучых паваротаў ва ўсёй нашай політыцы».

Такім чынам, політыка партыі і савецкай улады, накіраваная з аднаго боку на ліквідацыю рэштак капіталістычных элемэнтаў у нашай савецкай краіне, а з другога боку—магутны рост соцыялі-

стычных элемэнтаў, індустрыйлізацыя краіны, ко-  
лектывізацыя сельскай гаспадаркі, перавыканань-  
не пляну першага году нашага пяцігадовага пля-  
ну, ня могуць ня выклікаць контрнаступу нашага  
клясавага ворага—кулака ў вёсцы, нэпмана ў го-  
радзе, як на экономічным, так і на культурным  
фронце.

З гэтых процэсаў выплывае і актывізацыя на-  
цыянал-дэмократычных, шовіністичных, дробна-  
буржуазных элемэнтаў у краіне, якія па сваёй  
істоце зьяўляюцца абаронцамі і ідэолёгамі кулака  
ў вёсцы і нэпмана ў горадзе.

За апошні час актывізацыя нацыянал-дэмокра-  
тызму ў Савецкай Беларусі разгарнулася вельмі  
шырока. Партыя і савецкая грамадзкасць выявіла  
ў шэрагу культурных устаноў, організацый і лі-  
таратурных аб'яднанняў ня толькі памылкі на-  
цыянал-дэмократычнага, дробна-буржуазнага па-  
радку, але і пэўныя настроі, якія ўпарты прапагандаваліся і пропагандуюцца з балонак паасоб-  
ных твораў навуковых работнікаў, літаратараў,  
культурнікаў.

І процэс контрнаступу дробнай буржуазіі, про-  
паганда яе ідэолёгіі ў творах паасобных нацы-  
янал-дэмократаў—прыслужнікаў буржуазіі—мы  
наглядаем ня толькі ў Савецкай Беларусі. Усё тое,  
што адбываецца ў нас, зьяўляецца часткай таго  
агульнага процэсу, які адбываецца ва ўсім Савец-  
кім саюзе, ва ўсіх рэспубліках.

Шумскізм на Украіне, галіеўшчына ў Татарстане, ібрагімаўшчына ў Крымскай АССР, «Галубыя рогі» ў Грузіі, пільнякоўшчына ў РСФСР, дзейнасць паасобных прадстаўнікоў «Узвышша», дзейнасць беларускіх нацыянал-дэмократаў у БАН, нацыянал-дэмократычная лінія часопісу «Полымя» (да зъмены складу рэдкалегіі ў канцы 1929 г.), выразная пропаганда буржуазных ідэй пісьменнікам-комуністым<sup>1)</sup> Зарэцкім на Беларусі,—усё гэта паходзіць з аднаго, нэобуржуазнага лягера, з чым прыходзіцца весьці барацьбу паасобным атрадам компартый, пры актыўным удзеле пролетарскай грамадзкасці.

Гэтая брошура ставіць перад сабой задачу аз-  
наямлення чытача з тэй агульнасцю выступлен-  
ня Зарэцкага, які пропагандуе дробна-буржуаз-  
ныя ідэі, з падобнымі-ж выступленнямі ў літара-  
туры іншых рэспублік Саюзу.

Пісьменнік Зарэцкі ў нас на Беларусі даводзіць,  
што стылем пролетарскай літаратуры павінен  
быць романтызм. Прычым, прапагандуючы роман-  
тызм, ён робіць адпаведнае «па» ў кірунку сваёй  
папярэдняй творчасці і запэўняе неспакушанага  
чытача на адным з літаратурных дыспутаў—«не па-  
думайце тт.,—кажа ён,—што я сваім сцвяр-  
джэннем, што романтызм зьяўляецца стылем для  
пролетарскай літаратуры, бяруся апраўдацца за  
свае ранейшыя творы».

<sup>1)</sup> У сінежні м-цы 1929 г. М. Зарэцкі выключаны з КП(б)Б.

І ня гледзячы на такое «шчырае» прызнаньне, мы ўсё-ткі прымушаны гаварыць, што М. Зарэцкі якраз пропагандай романтызму, як стылю пролетарскай літаратуры, бярэцца апраўдаць сваю ранейшую творчасць, творчасць прасякнутую дробнабуржуазным романтызмам, і тым самым замацаваць свае позыцыі, як пролетарскага пісьменьніка, а раз так, то і ўзяць кіруючыя лейцы і весьці за сабою нашу літаратурную моладзь па няправільным шляху, які, нарэшце, не набліжае, а аддаляе пісьменьніка ад пролетарскай літаратуры, і далучае да лягеру выяўнікаў дробнабуржуазных пластоў сучаснага грамадztва, робіць іх іхным рупарам.

Ці аддае навізною ад выступлення Зарэцкага з пропагандай романтызму? Не, не аддае. Гэта тая-ж старая песенька украінскіх нэоромантыкаў з «слаўнай памяці» Ваплітэ, якая праз нацыянал-бальшавізм дайшла да нацыянал-дэмократызму, а тут ужо стала выяўнікам інтэрэсаў кампаніі УНДО—заходня-украінскіх фашистых Данцовых... У свой час, па дарозе, якуюabraў цяпер Зарэцкі, ішоў украінскі пісьменьнік Мікола Хвілёвы з сваім романам «Вальдшнэпы», які яму, як комуністаму, прышлося спаліць. Хвілёвы да гэтага часу пропагандуе на Украіне «нэоромантызм», як стыль пролетарскай літаратуры, і, відаць, таксама, як і Зарэцкі на Беларусі, кажа: мая папярэдняя творчасць—адно, а пропаведзь нэороман-

тызму, як стылю пролетарской літаратуры—гэта другое!..

Але дазвольце не паверыць як Зарэцкаму, так і Хвілёваму.

Як адзін, так і другі, стаўшы рупарам буржуазіі ў сваёй творчасці, ідуць увесь час далей і далей, прыхоўваючы свае погляды выступленнямі па творчых пытаньнях, якія зьяўляюцца нічым іншым, як політычнымі выступленнямі на літаратурным фронце.

Каб давесці, што як Хвілёвы, так і Зарэцкі ў сваёй творчасці сталіся рупарамі буржуазіі, я дазволю сабе скарыстаць цытаты з творчасці як Хвілёвага, так і Зарэцкага.

Чытач, відаць, чуў пра роман «Вальдшнэпы» Хвілёвага, асуджаны партыйай і пролетарскай грамадзкасцю. І вось, у гэтым романе Хвілёвы падае моцнага, энэргічнага тыпа—Аглаю. Аглая—героіня роману. Яна не другарадны персонаж. Яна цэнтр, на яе слова скіроўваецца ўвага чытача, перад ёю змаўкаюць другія героі роману—комуністы-інтэлігенты. Чытачу трэба напомніць, што ў партыі ёсьць людзі з партбілетамі, партыйнасць якіх вызначаеца партбілетам, і з якім партыя не цырымоніцца. Довадам гэтага служыць наша чыстка. Але Хвілёвы якраз таму і падабраў такіх комуністых-герояў свайго роману, каб гэтым больш выпукліць геройню Аглаю.

Хто такая Аглай? Хто такая Аглай, рупарам якой  
стаў Хвілёвы ў романе «Вальдшнэпі».

А вось паслухайце. Гаворыць сама Аглай. (Але,  
прабачце, вуснамі Аглай гаворыць Хвілёвы):

Аглай:

— Я выпіла, товариство, за відважних і  
вольових людей. Чуєте? Я выпіла за безум-  
ство харобрих. Але не за те безумство, що  
виродилось у сорентивского міщаніна Пеш-  
кова—я выпіла за те безумство, що привело  
троглодита до стану вышуканої европейської  
людини... Я—нова людина нашого часу.  
Я одна з тих молодих людей, що як гриби  
виростають біля ваших комячеек і якіх вы  
не помічаєце, Дмитрий Карамазов, ты знаєш  
хто перед тобой сидить? це сидить твій ан-  
типод...

...Породив мене ніхто інший, як ваша ячэй-  
ка. Це моя рідна мама... Ну, от уявіть собі.  
Росте десь, в якомусь, скажемо, «вузі» дів-  
чина. Дівчина, що називається, кров із моло-  
ком. Від природи її поклікано до кіпучої ді-  
яльности—не тій, що комсомолить у пусто-  
порожнє... ну, скажемо, якоюсь нудною до-  
повіддю, чи то «собачим завулком», а тій  
що скажемо Перовська. І от кліче її ячэйка  
і каже: «Так от що, свідома юнко, будеш ты  
у нас кандидаткою у комсомол... Твоє яке  
походження?..» А на чорта мені це походже-

ния? Не я-ж робила батька? А він мене зробів.

...Ви розуміете—мене від природи покликано до кіпучої діяльності, і я хочу творити життя. Не так, як його творите ви... а так як ії творили хоробри на протязі тисячі років...

Вы звичайно скажете, що я проповідую ідеолёгію новой буржуазіі—хай будзе по-вашому. Але й буде по-моему, бо мы— яй тисячи Аглай у спадніцах та штанах — не можемо далі жити без повітря.

„Ваплітэ“ № 5. ст. 47—48.

І вось тое, што тисячы Аглай у спадніцах і штанах ня могуць далей жыць без паветра, тое, што пролетарыят, наступаючы крок за крокам, адбірае гэтае паветра ад буржуазіі, гэта і прымушае буржуазію ліць памыі на партыю, на пролетарскую грамадзкасць, на тых пісьменнікаў, на тую інтэлігенцыю, якая шчыра хоча працеваць пад кіраўніцтвам ленінскай партыі. Адзначым, што вёдрамі для гэтых памый зъяўляецца творчасць пасобных пісьменнікаў, якія, прынамсі, лічаць самі сябе пролетарскімі.

Бо чым іншым, як ня вёдрамі для памый буржуазіі зъяўляецца такая творчасць, якая съядома,

праз кривое люстра, вуснамі геройнъ Аглай пра-  
паведуе:

А г л а я :

Ми хочемо сказати, що комуністи, хоч і не погани люди, але в більшості страшенно нудні... Ну, словом, світорозуміння іхне — можа напевно твердити — не сягає далі Чемберлена з моноклем і чергової парт'ячэйки... Правда, цікавляться ще китайскими справами.

Карамазову пересмикнуло абличчя. Його карючило, що ці випадкові позапартійні дачниці так неахайно ставляться до його партії. Будучи, так-би мовити, вічним опозиціонером, він у той-жа час був своєрідним фанатиком комунізму й, звичайно, не міг спокойно реагувати на це зовсім невпрадане нахабство.

Але розмову вже скончили...

„Ваплітэ“ № 5, ст. 31—32.

Вось у якім съятле паказвае пісьменьнік Хвілёвы комуністых—члена ленінскай партыі, якая ператварае СССР, руйнуе капіталізм і будзе новую соцыялістычную культуру. І як справа даходзіць да того, што, «так званаму прадстаўніку» компар-

тыі, другому герою ў романе,—Карамазаву прыходзіцца выступіць супроць гэтай хлусьні ажырэўшай дачніцы, дык гэты-ж самы Хвілёвы ставіць крапку і кажа:

— Але размову ўжо скончылі...—Такім чынам, нават опозыцыянэр Карамазаў аддаляецца аўтарам на бок, каб паказаць фігуру прадстаўніка новай буржуазіі—Аглаю...

А затое Аглая не маўчыць на працягу ўсёй першай часткі роману «Вальдшнэпі», для яе нахабных размоў хапае часу і месца ў зазначаным романе. Яна кажа:

Аглая:

— Карамазова захопила соцыальная революция своім размахом, своіми соціяльнимі ідеаламі, што іх вона поставила на свойму прапорі. В ім'я ціх ідеалів він ішов на смерть і пішов-бы, висловуючыся ў його стилем, ще на тисячу смертей. Але як мусів себе почуваци Дмитрий Карамазов, коли він попавши в так зване «соціалістичне» оточення, побачив, што з размаху нічога не вийшло і што ў його комуністична партія потихосенъку та полегесенъку перетворяется на звычайнага собі «собірателя землі руської» і спускается, так-би мовіти, на

тормозах до інтересів хітрень-  
кого міщаніна-середнячка<sup>1)</sup>.

„Ваплітэ“ № 5, ст. 65.

Вось да якой контр-рэволюцыйнай нахабшчыны зъведзена пісьменьнікам Хвілёвым наша магутнае соцыялістычнае будаўніцтва, рэконструкцыя народнай гаспадаркі і культуры, у якую ўступіў СССР пад кіраўніцтвам Усे�КП(б) яшчэ ў тыя часы, калі пісаўся роман «Вальдшнэпы». Буржуазія рада была-б бачыць, каб «з размаху нічога ня выйшла», але наперакор яе жаданьням і жаданьням буржуазных падпявал, якраз наадварот, з размаху выйшла тое, што мы цяпер маем колектывізаваныя цалкам акругі, індустрыяльныя цэнтры, рост пролетарскай культуры,—выйшла тое, што для Аглай цяпер не хапае павётра, і яны ў бясьсільлі, маскіруючы свае позыцыі нібы нявіннымі цнотлівымі выступленіямі па творчых пытаньнях, фактычна пропагандуюць сваю пляцформу.

І Хвілёвы ў Савецкім саюзе не адзін. Да яго далучаюцца Зарэцкія.

Калі прачытаць апошнія творы Зарэцкага, дык вельмі лёгка зауважыць іх дробна-буржуазны характер. А ў тых творах, дзе трактуеца наша будаўніцтва, нацполітыка—творчасць М. Зарэцкага спачатку да канца прасякнута нацыянал-дэмократызмам.

<sup>1)</sup> Тут і ўсюды падкрэслена намі.

Адным з апошніх літаратурных твораў М. Зарэцкага зьяўляецца надрукаваны ў 1929 годзе пачатак роману «Крывічы». Ня кажучы аб tym, што сама назва «Крывічы» аддае тхлінаю беларускіх нацыянал-дэмократаў, якія прарабавалі ў свой час перайменаваць Беларусь у «Крывію»<sup>1</sup>), М. Зарэцкі пабудаваў роман так, што клясавая сутнасьць пісьменьнікам увесь час ігнаруеца, і ў процівагу ёй ставіцца аголеная пропаганда нацыяналістычнай Беларусі,—Беларусі як ідэалу. Ступіўши на нацыяналістычныя рэйкі, М. Зарэцкі дайшоў да контррэволюцыі ў сваім романе, за што чарговыя часткі роману былі забаронены да надрукавання. Фактычна роман «Крывічы» М. Зарэцкага стаўся другім выданнем роману Хвілёвага «Вальдшнэпы», які з абурэннем быў сустрэнуты украінскай пролетарскай грамадзкасцю.

Нацыянал-дэмократам не падабаецца нацполітыка компартыі, якая вядзе да роўнапраўнага жыцця працоўных усіх нацыянальнасцяў у Савецкім саюзе. Кожны нацыянал-дэмократ зьяўляецца вялікадзяржаўным шовіністым у адносінах да нацменшасцяў сваёй краіны. Таму і украінізацыю, і беларусізацыю, якую праводзіць партыя, яны сустракаюць альбо з вялікім абурэннем, як Хвілёвы ў романе «Вальдшнэпы», альбо з яхідным

<sup>1)</sup> У гэтым кірунку асабліва заўзята працеваў нацыяналісты Ластоўскі, які, седзячы ў Коўні, „тэорытычна“ аргументуваў свае нацдэмаўскія погляды на гроши літоўскіх кулакоў.

съмяшком, як і зрабіў Міхась Зарэцкі ў романе «Крывічы».

Хвілёвы, праз свайго героя скептыка, Карамазава, кажа:

Карамазаў:

— ...Дурачки думают, что коли-б не было Шевченка, то не было-б і України, а я от гадаю, что на чорта вона й здалася така, якою мы ії бачимо аж досі... бо в сьогоднішньому выгляді з своіми ідіотськими українізаціями в соціальных процесах вона виконує тільки ролю тормоза.

— Прекрасне визначэння! — З захопленнем сказала Аглая...

„Ваплітэ“ № 5, ст. 15.

А вось паглядзеце, як успрымае беларусізацыю савецкае ўстановы герой роману «Крывічы» — Съляпень, рупарам якога стаўся Зарэцкі:

Съляпень:

Установа, у якой я маю гонар займаць адну з найвіднейших пасад, з сёньняшняга дня пераходзіць на беларускую мову. Кіраунік канцылярыі замест звычайнага «драсьці», даў мне сёньня з усмешкай «дабрыдзень», а машыністачка страшэнна пачырванела, калі я прapanаваў ёй крэсла. Бачыце, крэсла «пабеларуску» абазначаеца няпрыстойным словам...

„Полымя“ № 4, ст. 15.

Карамазаў у Хвілёвага з абурэннем выступае супрочь сучаснай савецкай «Украіны з ідыёцкімі украінізацыямі». Дагаварваецца да таго, што яна выконвае ролю тормаза. Адным словам—тут мы маєм справу са скэптыцызмам.

А Зарэцкі, дагаварваецца тут далей Хвілёвага. Ён, малюючы Съляпеня, якому агіднай зъяўляеца наша беларусізацыя, піша:

— ...Съляпень здаваўся... жывым увасабленнем нейкага дзікага дэмонічнага скэптыцызму.

„Полымя“ ст. 15.

Цяпер мы запытаемся: ці не зъяўляеца адна цытата дадаткам да другое? Там украінізацыя—тормаз, а тут дэмонічны скэптыцызм—на нацполітыку компартыі.

Вось вам дзіве ягадкі з аднаго караню—нацыянал-дэмократычнага паходжання. Зарэцкі, даючы па-свойму «абразок» з беларусізацыі ў аднэй з савецкіх устаноў, тым самым «ілюструе» тыя «тэорытычныя» разважаныні аб «украінізацыі», якія вуснамі Карамазава агаласіў Хвілёвы.

Нават у агульным лёс гэтых двух романаў мы бачым падабенства. У «Вальдшнэпах» Хвілёвы да-пісаўся да контр-рэволюцыі, і пад напорам пролетарскай грамадзкасці спаліў роман. Выдрукавана ў часопісі «Ваплітэ» № 5 толькі першая частка роману «Вальдшнэпы». М. Зарэцкі таксама дапісаўся да пропаганды контр-рэволюцыйных погля-

даў у романе «Крывічы», і роман быў забаронены да друку пасьля надрукаванья ў «Полымі» першае часткі.

І гэты агульны лёс романаў звязвае Хвілёвага з Зарэцкім у адно цэлае. Таму якраз Зарэцкі так клапоціцца аб романтызьме, як стылі пролетарскай літаратуры, які пад маркай «нэоромантызму» ўзмоцнена рэкламує Хвілёвы на Украіне.

Напрыканцы мінулага году мы ўсе чыталі мяшчанскае выступленье поэты Полішчука ў часопісу «Авангард», які выступіў з лёзунгам пацалунку ў аголеных жаночыя грудзі. І гэты лёзунг прагніўшага мяшчанства ставіцца Палішчуком, у той час, калі пролетарыят чакае ад пісьменьнікаў літаратуры эпохі Вялікага Будаўніцтва. Ясна, што такі лёзунг, тыя творы, якія пропагандуюць такі лёзунг, зьяўляюцца творамі з чужога нам лягеру, лягеру новай буржуазіі. Аголены фізыолёгізм у літаратуры—стыль часоў занядаду буржуазіі. І вось тое зъявішча, што такія пазадкі чужой, буржуазнай культуры выкарыстоўваюцца сучаснымі пісьменьнікамі, прымушае гаварыць аб тым, што гэтыя пісьменьнікі зьяўляюцца выяўнікамі буржуазнай ідэолёгіі.

І М. Зарэцкі ў творчасці апошніх часоў (тут мы маем на ўвазе апавяданье «Ой, ляцелі гусі») якраз становіцца на гэты шлях. Героі, якім сымпатызуе аўтар, думкі і слова якіх становяцца асноўнымі ў творы, а, значыць, і выяўляюць псыхоідэолёгію аўтара, гавораць:

Барковіч:

З маладосьці ў яе было надзвычайна прыгожае цела. Такое цела бывае ў рэдкай жанчыны. Тут, на гэтай лаўцы, я першы раз прысвятле месяца ўбачыў яе съвежыя дзявочыя грудзі...

„Полымя“ № 3, ст. 8.

Ці не гаворыць гэтая «съвежасць дзявочых грудзей» наогул аб уяўленыні пісьменнікам жанчыны? Але далей мы сустракаем яшчэ больш «мастацкія» пэрлы, якія цалкам пакзываюць нутро пісьменніка з буржуазнага лягеру.

Барковіч:

— Якая бязылітаснасць у гэтих самак!  
Яна-ж надзвычайна рада, што дзеля яе музык кінуў сваю паміраючу жонку.

„Полымя“ № 3, ст. 12.

Вось вам погляд на жанчыну. Мужчына бачыць у жанчыне толькі «самку». Ці не зъяўляецца гэта адлюстраваньнем у беларускай літаратуры поглядаў эстэтычных «мужчын» буржуазнага Захаду, якія ідуць у «Рэв’ю», у шантаны, ці ў прытоны, каб паглядзець на жанчыну-самку, і смакаваць аглоненія жаночыя грудзі?

Танная, вельмі танная літаратура такога парадку! І мы ні ў якім разе ня можам дапусціць, каб творцы такой літаратуры бралі на сябе мянюшкі людзей, якія па сапраўднаму хочуць памагчы разъ-

віцьцу пролетарской літаратуры. Іхныя выступленыні на творчых шляхах пролетарской літаратуры зъяўляюцца нічым іншым, як пропагандай ідэй варожага лягера паміраючай буржуазіі. Ня больш.

Для таго, каб скончыць з разглядам творчай дзейнасці пісьменьніка М. Зарэцкага за апошнія часы, неабходна спыніць увагу чытача на «Падарожжы на Новую Зямлю»—на ўражаньнях і разважаньнях М. Зарэцкага ў сувязі з паездкаю яго на Мар'інскі балотны масыў. Пропагандуючы тэорыю самабытнасці, пропагандуючы нацыянал-дэмократызм у «Падарожжы на Новую Зямлю», М. Зарэцкі, ращуча абмяжоўваючыся ад «пазадзьдзяў расійскае культуры», так і не заўважыў, як у той-же час ягоная самабытнасць зъяўляецца запазычанай у буржуазнай, бургерскай Нямеччыны. Пісьменьнік увесь у мірах, калі ён убачыць Беларусь разьбітую на хутары, а на хутарох будуць стаяць чырвоныя, крытыя чарапіцаю хаты, такія, якія пісьменьнік бачыў, будучы ў Нямеччыне. У гэтым «самабытнасці» М. Зарэцкага. Добрая самабытнасць! Яна выразна орыентуецца на буржуазны Захад, самабытнасць, скіраваная да пропаганды капіталістычнага, хутарскага разьвіцця сельскай гаспадаркі Савецкай Беларусі, у той час, як у нас партыя і савецкая ўлада, накіроўваючы сельскую гаспадарку па соцыялістычным шляху разьвіцця, праводзяць з посьпехам суцэльнную колектывізацію акругі і раёнаў. Вось тут якраз мы і знаходзім

6 48446  
ключ ад нацыянал-дэмократызму, як брата заходняга фашизму.

Пропаганда М. Зарэцкага—гэта нішто іншае, як пропаганда буржуазнай, бюргерскай, кулацкай ідэолёгіі Аглай у портках і спадніцах, якіх мы пазбаўляем паветра ў наш час рэконструкцыі гаспадаркі і культуры, ва ўмовах клясавай барацьбы, ва ўмовах моцнай дыктатуры пролетарыяту.

М. Зарэцкі, перарадзіўшыся з рэволюцыйнага пісьменьніка ў пісьменьніка дробна-буржуазнага, увесь час ішоў па шляху романтызму. Пакуль партыя праводзіла лінію на абмежаваньне кулака (толькі), пакуль нацыянал-дэмократы думалі аб магчымым перааджэнні Савецкага саюзу і Савецкай Беларусі ў бок капіталізму,—Зарэцкі быў рэволюцыйным пісьменьнікам. Але, як толькі надзеі буржуазіі, а ў tym ліку і нацыянал-дэмократаў на перааджэнні рухнулі, яны пачынаюць больш актыўна змагацца за свае позыцыі, і пры гэтым змаганьні выдаюць сваю сутнасць цалкам. Так і з Зарэцкім. Апошнімі творамі Зарэцкі выдаў сябе, як дробны буржуа, нацыянал-дэмократ, бюргер.

Зарэцкі романтык. Усе харектэрныя адзнакі дробна-буржуазнага романтызму вельмі лёгка дапасаваць да творчасці М. Зарэцкага. Тэматычная абмежаванасць, пераважнае месца быту інтэлігенцыі—ці не дапасаваны гэтыя дзінве адзнакі дробна-буржуазнага романтызму да творчасці Зарэцкага? На наш погляд—цалкам! Той культ героя-выходца з дробна-буржуазнай сям'і—характарная адзнака

дробна-буржуазнага романтызму—ці не харктарны для Зарэцкага, аўтара «Сыцежак-Дарожак», «Ворагаў», «Голага Зьвера» і «Крывічоў»? А тое расчараўаньне ў сучаснасці, пераацэнка нэгатываў, якое мы бачым у творах М. Зарэцкага, ці не зьяўляецца адзнакай яго дробна-буржуазнай ідэялёгіі? І, нарэшце, танны эротызм у «Ой, ляцелі гусі», паталёгія ў «Голым Зьверы», наіўны псыхолёгізм у «Ворагах»,—ці не зьяўляецца зыніжанай формальнаі культуры, аднэй з адзнак дробна-буржуазнага романтызму. Адказы на гэта—станоўчага парадку. Іншых адказаў ня можа быць.

І вось той М. Зарэцкі, які ў свой час (у 1927 г.) быў актыўным старанынікам роспуску «Маладняка», як масавай літаратурнай пролетарскай организацыі, цяпер бярэцца за вырашэнье творчых проблем пролетарскай літаратуры, даводзячы, што стылем яе павінен быць романтызм.

Што-ж у гэты час адбываецца на Украіне?

Аказваецца, там адбываецца тое-ж што і ў нас. Там Хвілёвы займаецца пропагандай «нэоромантызму». Розыніца толькі ў тым, што ў Зарэцкага—проста романтызм, а там романтызм з прыстаўкай «нэо».

Дазвольце спыніцца на гэтым пытаньні, скарыстаўшы для гэтага перадавіцу украінскай «Літгазэты» № 21—1929 г.

Вось як расцэньвае сітуацыю літаратурнага руху на Украіне орган Усеукраінскай Асоцыацыі Проле-

тарскіх Пісьменьнікаў—«Літаратурная газэта» ў перадавіцы «На 13 рік революціі»:

«На сёньняшні дзень мала плятонічнай солідарызацыі таго, альбо іншага пісьменьніка з партыйнымі прынцыпамі ў галіне нацыянальна-культурнага будаўніцтва; на сёньняшні дзень пролетарская грамадзкасць павінна вымагаць ад пісьменьніка актыўнага выяўленыня ў творах сваіх політычных симпатый і сваёй гатоўнасці падтрымваць агульную справу рэвалюцыі. Кожны пісьменьнік павінен клясава самавызначацца, прыстаць да аднаго з лягераў...

...Клясавая барацьба ў літаратуры разграецца. З аднаго боку яна выяўляецца ў адкрыта антысавецкіх, буржуазных выступленьнях («Красное Дерево» Пільняка), а з другога боку—буржуазія і яе «падшэфныя» з прамежных груп пераходзяць да замаскаваных пад тэорытычнымі лёзунгамі форм барацьбы, хаваюцца за шыльдаю спэцифічна мастацкіх пытаньняў, съядома замаўчаюць той факт, што ўсе гэтыя пытанні вызначаюцца пэўнымі соцыяльнымі прычинамі.

І далей:

...Дыскрэдытацыю (пролетарскай літаратуры. Іл. Бар.) праводзіць рознымі методамі: адны пішуть «памфлеты» (перапіска ў № 7

«Літлярмарку») другія—тэорэтычна проціваставяць рэалізму романтызму дробна-буржуазнай рэдакцыі гэтай плыні, трэція проста «сумняваюцца» і падкрэсліваюць проблематычнасць рэалізму, адсутнасць сталых удасканаленых узоруў гэтага стылю.

І нарэшце:

...Барацьба навокал рэалізму і романтызму ў яго конкретных праявах і тэорэтычных абагуленньях — такі на сёньня тэорэтычны эквівалент клясавай барацьбы ў літаратуре. З гэтага пункту погляду асаблівай увагі заслужоўвае «пазагруповы» альманах «Літлярмарок», які фактычна становіцца цэнтрам романтызму розных адценняў, аж да рэакцыйнай ідэалізацыі кулацкіх і нэпманскіх тыпаў у творах Ів. Сенчэнкі, альбо вершаваных рэбусах Драй-Хмары... «Шырокі ідэйны дыапазон романтычных «шуканьняў» гэтага выданья (ад рэакцыйна-буржуазных да романтызму рэволюцыйнай дробна-буржуазнай інтэлігенцыі) мае ў сабе няпрыемныя адзнакі ідэолёгічнай «пазагруповасці», што па сучасным этапе сябе ніяк не апраўдвае».

На Украіне дыскрэдытация праводзіцца мэтадамі «памфлетаў» у «Літлярмарку». У нас на гэты

конт стараюцца ідэолёгі Узвышша—Купцэвічы, Трыеры і К°, якія адзначаюць, што ў органе БелАПП'у часопісу, «Маладняк», толькі хроніка добрая. На Украіне Хвілёвыя тэорытычна проціставаюць рэалізму романтызм, у нас Зарэцкія выступаюць з тым-ж. А так званая «пазагруповасць» часопісу «Полымя» да апошняга часу ці не нагадвала пазагруповасць украінскага «Літлярмарку»? Мала таго. Як Хвілёвы, пачынаючы з часоў II зъезду ВУСПП, зьбірае вакол сябе групу нэоромантыкаў з маладых украінскіх пісьменнікаў, так тут, у нас на Беларусі, Зарэцкі выступае на адным з дыспутаў і заяўляе аб неабходнасці організацыі групы пісьменнікаў-романтыкаў. Ці ня ясна тут, што з боку Хвілёвых і Зарэцкіх адбываецца барацьба за маладыя кадры—свае пасълядоўцы. Хто каго на літаратурным фронце. Тут іншай і гутаркі быць ня можа, як аб наяўнасці на нашым літаратурным фронце авостранай клясавай барацьбы.

І гэтая клясавая барацьба распальваеца з кожным днём больш і шырэй. Ды інакш і быць ня можа ў наш час, калі пастаўлена партыяй пытаньне аб ліквідацыі кулацтва як клясы, аб раскулачваньні, аб абызбройваньні кулака і нэпмана як экономічна, так і політычна. БелАППу, як баявому атраду пролетарскай літаратуры, неабходна пролетарскія крытычныя сілы сабраць на гэтай дзялянцы фронту і пачаць атаку, узброіўшыся тэоры-

тычнымі ведамі. Гэта проблема барацьбы яшчэ пэўны час ня будзе зыходзіць з парадку дня.

У РСФСР у 1929 годзе быў таксама выкрыты цэлы щэраг выступленняў у літаратуры з пропаведзьдзю буржуазных настроў і ідэолёгіі. Асабліва «выдатным», якое знайшло рэзкае асуджэнне з боку пролетарскай грамадзкасці, было выступленне Барыса Пільняка, пісьменніка, якога да 1929 году, да яго контр-рэвалюцыйнага выступлення ў замежным друку, з аповесьцю «Красное дерево», лічылі папутнікам.

Той, хто цікавіцца літаратурным рухам, ведае, што Барыс Пільняк вельмі пасълядоўча за апошні год прыйшоў да «Краснага дерева», у якім выявіў цалкам свой твар, як твар буржуа, пропагандуючы ў сваёй творчасці кулацкую ідэолёгію.

Прыход да аповесьці «Красное дерево» быў праз «Повесть непогашенай луны», праз «Корни японскага солнца», праз нарыс «ЧЧО», праз «Нижегородский откос». А «Красное дерево» толькі давяло круг Пільняковае ідэолёгіі да канца.

У той час, калі выдавецтвы і часопісы РСФСР адмовіліся друкаваць «Красное дерево» Б. Пільняка, Пільняк ідзе далей,—раптам у белагвардзейскім, берлінскім выдавецтве «Петрополіс» зъяўляецца ягоная аповесьць і там, у Бэрліне, выходитзіць з друку.

Чым, як не вачмі буржуа, чым, як не буржуазнай ідэолёгіяй прасякнута Пільнякова «Красное дерево», у якім, як правільна зазначае «Литературная

газета» № 20, ён аплёўвае жыцьцё і будаўніцтва Савецкага саюзу, даводзячы, што Савецкая рача-існасьць туманная і беспрасьветная.

Нічым іншым, як выступленнем наших ворагаў, зъяўляецца «Красное дерево» Б. Пільняка, якія, вы вось толькі паслухайце, так характарызуюць наша соцыялістычныя будаўніцтва:

...улучшая рабочий быт жилищным строительством, купили двухэтажный деревянный дом, привезли его на завод и распилили на дрова. Напилили пять кубов, ибо дом, как выяснилось, гнилой—годных бревен оказалось—тринаццать штук; к этим тринаццати додали еще 9 тысяч и дом построили: и как раз тогда, когда завод закрыли, ибо хотя он и не имел дефицита, но не было и дохода. Новый дом остался пустым.

Б. Пільняк „Красное дерево“.

І адначасова вось у якім асьвятленыні паказваюць белагвардзейцам савецкую політыку на вёсцы:

— Мужики в те года «недоумевали по поводу нижеследующей непонятной им проблематической дилеммы»,—как выражался Яков Карпович. В непонимании проблемы мужики делились: 50 примерно процентов и 50. 50 процентов мужиков вставали в три часа утра и клались в 11 вечера—работая от малого до великого, не покладая рук. Прод-

налоги и другие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись, и считались они не более ни менее как враги революции.

Другой процент мужиков имел по хате подбитой ветром, по худой корове и паршивенькой овечке, больше ничего не имели.

Весной им с города от государства давались семенные ссуды, половину которой они проедали, ибо своего хлеба не было, другую половину сеяли—колос от колоса, как голос от голоса: осенью у них потому ничего и не родило. Они об'яснили властям недород недостатком угноения от худых коров и паршивых овец... Государство «снимало с них продналог и семссуду» и они считались друзьями революции.

«Врагов» по селам всесторонне «жали», дабы переделать их в «друзей», тем самым лишить их возможности платить продналог, хаты их переделывали в стан, подбитый ветром...

Але гэтай нахабшчыны для Пільняка мала. Ён не здавальняеца гэтым і далей піша:

— В 1928 году с многих церквей посбрасывали колокола для треста Рудметалторга. Балками, бревнами и пеньковыми канатами в высоту колокол вытаскивали из колоколен и когда колокола повисали над землей, тогда

их бросали вниз и до тех пор пока ползли колокола на веревках, они пели звучным пла-  
чом и этот плач стоял над звуками города.  
Падал колокол с ревом и «ухом» и погружал  
в землю аршин до двух. В дни этой повести  
город стонал именно этими колоколами  
«древности».

Б. Пільняк „Красное дерево“.

Гэтых вытрымак з «Краснага дерева» даволі, каб  
чытач зразумеў клясавую сутнасьць пільнякоў, якія  
у вобразах Аглай зъяўляюцца ўнутраной савецкай  
эміграцыяй, і пры першым выпадку стараюцца  
апляваць сълюною злосці наша будаўніцтва, наш  
саюз з бядняцка-серадняцкім сялянствам, напружа-  
насьць нашага будаўніцтва, якое вымагае максы-  
мальнага выкарыстоўванья ўсіх магчымых срод-  
каў і рэурсаў краіны. Хто, як не буржуа, як не  
мешчанін можа заўважыць стогн гораду ў тым  
факце, што званы ў Савецкім саюзе ідуць на пера-  
плаўку для машын? Гул нашага соцывілістичнага  
будаўніцтва, гул індустрыйных, поўных жыва-  
творчай сілы, цэнтраў аглушае стогн старога па-  
мёршага чыноўніка, яго бабкі і сынка ў вобразе  
Пільняка.

Нездарма абудзіліся пасля выступлення  
Б. Пільняка паны Мілюковы ў «Последних ново-  
стях». І гэта харектарна, што кожнае антысавецкае  
выступленне адразу-ж падхопліваецца пісакамі  
варожага лягеру за граніцай. Паны Мілюковы бя-

руць пад сваю апёку Пільнякоў, паны Луцкевічы і Астроўскія бяруць пад апеку «нашых» Зарэцкіх, Дудароў...

Сучасная літаратурная сітуацыя ў Грузіі мае таксама падабенства да сучаснага стану літаратурнага руху на Беларусі. У Грузіі існуе, як і ў нас, цэлы рад літаратурных груповак, пачынаючы ад Грузінскай Асоцыацыі Пролетарскіх пісьменьнікаў і канчаючы крайня-правымі грузінскімі нацыяналістымі, меншавікамі, выяўнікамі і «падшэфнікамі» ідэолёгіі як унутраной, так і эмігранцкай грузінскай буржуазіі.

Паколькі мэтай брошуры зьяўляецца—паказаць на наступ ворага ў літаратуры, паказаць на апошнія слова «Аглай у портках і спадніцах», пастолькі неабходна паказаць, што дзеецца ў правых пластох грузінскай сучаснай літаратуры, паказаўши на агульнасць буржуазных карэньняў з падымающим галаву беларускім нацыянал-дэмократызмам і яго ідэолёгамі.

У Грузіі, як піша часопіс «На рубеже востока» № 6 1929 г. (орган ЗакАПП):

«У правых рэакцыйных пластох грузінскай літаратуры, як і раней, займаюць віднае месца бязьдзейнасць і маўчанье. Але, разам з тым, літаратурныя факты апошніх год выявілі, што яны зрабілі ўжо спробу перайсьці ў наступ.

Як і раней адным з галоўнейшых і лютых наших ворагаў зьяў-

ляюцца нацыянал-дэмократычныя настроі. Нанава ідзе бессаромны гандаль нацыяналістычнымі пачуцьцямі ў формах выразных і захованых.

Нанава зъяўляюцца ўздыхаючая па «Грузіі ў чаркесцы» прадстаўнікі дэгенэратыўных князёў і буржуа,—са сваім былым Юр'ем і Джварскім манастыром.

...Адзін з іх у імя «адвечнай нацыянальнай» монумэнтальнасці лічыць Загэс \*) няпрыгожым і пазбаўленым монумэнтальнасці і супроцьпастаўляе яму монастыр крыжу (Джварскі).

...Другі рэакцыйны зъменавехавец прысьвячае оду таму-ж Загэсу ў імя таго-ж «нацыянальна вечнага».

„На руб. вост.“, ст. 8,

Такім чынам, як у нас, так і ў Грузіі адываюцца процэсы нацыянал-дэмократызму з пэўным іх выяўленнем у літаратурных творах.

Той капіталістычны шлях разьвіцца сельскай гаспадаркі Беларусі, які пропагандуеца М. Зарэцкім у «Падарожжы на Новую Зямлю», мае месца ў грузінскай літаратуре. У Грузіі пісьменнік Джавахашвілі адкрыта ў сваёй творчасці высьмейвае колгасы, як аб гэтym паведамляе часопіс «На рубеже востока». А трэба сказаць,

<sup>1)</sup> ЗАГЭС—Закаўкаская Гідро-электростанцыя.

што некалькі год таму Джавахашвілі лічыўся ў сучаснай грузінскай літаратуры левым папутнікам, адным з рэволюцыйных пісьменьнікаў. І тут мы бачым такі самы адыход направа, у лягер Аглай, як гэта сталася з Зарэцкім.

Джавахашвілі выразна паказвае свой буржуазны твар у творы «Чорная скала», дзе з абу-рэннем выступае супроць пролетарыяту, які, як поўнапраўны гаспадар, становіцца ня толькі на чале экономічнага росту краіны, але і пачынае авалодваць культурнымі позыцыямі.

У Хвілёвага Аглай адкрыта прааведуе ідэолёгію новай буржуазіі, яе наступ, а Джавахашвілі становіцца на фронт барацьбы, з заклікам змагацца з рабочымі:

— Няхай яны (рабочыя) будуць брукаўца вуліцы, альбо чысьціць боты—поэт у іхнія справы ня лезе. Калі гэта так, дык няхай і яны ня ўрываюцца ў наша царства з сваім венікам, шылам і палкаю.

І вось, мае сябрь,—наступайце! Беце; каб яны ўцякалі ад вас, але толькі цішэй ты, Гіві Шадуры, а то даведаюцца і самі цябе выкрыюць.

У нас, на Беларусі, у свой час шырока абмяркоўвалася поэма Ул. Дубоўкі «І пурпуровых ветразей узвівы», дзе героямі поэмы былі двое—Лірык і Матэматаיק. Ня трэба доўга разважаць, каб зразумець, што пад матэматаікам Дубоўка разу-

мее пэўнью группу людзей, у якіх розум пераважае над пачуцьцямі, і наадварот—пад лірыкам—антыпод. На працягу ўсяе поэмы Дубоўкі адбываюцца спрэчкі паміж Лірыкам і Матэматацам, вырашэнне якіх аўтар пакідае чытачу, выразна стаўшы, як аўтар, на бок лірыка.

Памянёны-ж вышэй грузінскі буржуазны пісьменнік Джавахашвілі пайшоў далей за Дубоўку. Тоё, што было недасказана ў Дубоўкі—дасказана ў Джавахашвілі ў апавяданьні «Цытэлі гілі»:

— Розум—найвялікшы райца, але ён нічога вялікага не ствараў, не ратаваў чалавечтва ад эгіпецкага палону, не запаляў аўтароў на сёмым небе, справы-ж, падобныя казкам, толькі поэты і юнакі рабілі. Толькі юнак (? Іл. Б.) можа выратаваць чалавечтва ад палону, толькі ён можа зъмесці цвіль са скляпоў на могільніках і зьвярнуць страчаны рай. (? Іл. Б.).

Дубоўка ў поэме спрачаеца аб «самабытнасці» нашага культурнага будаўніцтва, гаворыць, што матэматац можа недалічыць, памыліцца, затое лірык павінен застацца правым. А Джавахашвілі выразна гаворыць, што «юнак» (ён зельмі падобны да лірыка Дубоўкі) можа выратаваць «чалавечтва» ад бальшавіцкага палону, зъмесці цвіль са скляпоў грузінскіх цароў і царыц, зьвярнуць «страчаны рай», страчанае пана-

ваньне грузінскай буржуазіі. Гэты пісьменьнік выразней выразнага кажа:

— Мы пакінулі вялікую радасць і шчасьце, а ў будучыні нас чакае сум і журба. Я ўпэўнены ў гэтым і позна, юнак, мянечяпер перапэўніць.

— Мне часта здаецца, што над грузінскім мастацтвам вітае съмерць.

Цытую з часопісу „На рубеже вост” № 6—1929 г., ст. 13—17.

І Дудар у сваім вершы «Лясун», і затым у апошнім сваім контр-рэволюцыйным выступленні, у вершы «Пасеклі наш край» гаварыў прыблізна тое самае. Гаварыў аб тым, што ў лясуна адбіраюць апошні корч. Джавахашвілі гаворыць выразней аб съмерці над грузінскім мастацтвам. І яны абодва не памыляюцца. Як над беларускай буржуазіяй, так і над грузінскай буржуазнай культурай вітае съмерць, бо ўжо ідуць колёнамі масы пролетарыяту і гоняць з апошняга струхнелага карча старога лясуна...

Ня раз мы чыталі і чулі заявы з боку часопісу «Узвышша» аб тым, што ўзвышанцы за вечнае мастацтва, за мастацатва, якое ўбачаць вякі і народы. Ідэі гэткага мастацтва мы сустракаем у часопісу грузінскіх крайніх правых буржуазных пісьменьнікаў у часопісу «Кавкасиони», які выдаецца на гроши замежнай грузінскай буржуазіі.

Даслоўны лёзунг часопісу: наша ідэя—вечнае мастацтва, якое ніколі не старэе.

І вось пачытаем, што пад выглядам вечнага ма-  
стацтва дае чытчу часопіс «Кавкасиони».

Прыводзім адтуль верш:

НАШЫ АДДЗЕЛЫ.

Люблю я сумную пустыню—Крцанінскі стэп  
Вялікае адзіноцтва, Іраклія <sup>1)</sup> і тугу яго.  
Іраклі! Клічуць цябе нашы рады,  
Каб разам ісьці і Крцаніскія думы несьці.

Прыдзі, Іраклі! Наш аддзел кліча цябе,  
Выбярэм палкоўнікам, ане царом - ты гэта ведай!  
Мы пераможам кіпучую Куру і Рыён,  
Наведаем Чорнае мора, будзем клікаць да цябе стыхію!  
Іраклі! Перапоўнена пагардай наша памяць,  
Мы вар'яты Грузії, ты не абражайся.

Вось як, таварышы, лёгка выкryваецца полі-  
тычны твар нашых ворагаў. Як бачыце, вельмі ка-  
рысна ня быць абмежаваным у межах свае рэ-  
спублікі, а кінуць вокам шырэй. Бо тое, што неда-  
сказана буржуазіяй і яе «падшэфнымі» ў адным  
нацыянальным лягеры, тое сказана і перасказана  
ў другім, і наадварот.

Падагульваючы ўсё вышэйсказанае, мы можам  
канстатаўваць напружанае становішча клясавай ба-  
рацьбы на літаратурным фронце. Контраступ  
буржуазіі розных нацыянальнасьцяй мае адзіны  
фронт ва ўсім Савецкім саюзе, і таму, для пасъпя-

<sup>1)</sup> Іраклі—Грузінскі цар.

ховай барацьбы, з мэтай ліквідацыі буржуазіі як клясы і яе ідэолёгіі, патрэбна консолідацыя ўсіх комуністычных, пролетарскіх літаратурных сіл цяпер больш, чым калі-б гэта ня было.

Наша наступленыне павінна быць асабліва бязь-літасным на фронце літаратуры. Нам трэба выяўляць клясавага ворага, які да гэтых часоў хаваўся пад маскай папутніка і цяпер перайшоў у контрнаступ, паказаўшы свой сапраўдны твар.

Трэба на літаратурным фронце змагацца і вы-  
кryваць, і навочна паказваць прыроду тых, хто па-прымірэнцу глядзіць на так званае «нацыя-  
нальнае адзінства». Нацыянальнага адзінства ня-  
ма і быць няможа. Замест гэтага мы павінны вы-  
ступаць з лёзунгам клясавай барацьбы ўнутры  
нацыі. Тады, і толькі тады, будзе забясьпечана  
гегемонія пролетарскай літаратуры.

У кірунку марксыцкай крытыкі і пролетарскай публіцыстыкі мы павінны змагацца з тым эклек-  
тызмам у крытыцы, ідэалізмам, які знаходзіць да-  
гэтага часу, на вялікі жаль, месца на старонках савецкіх часопісаў і газэт. Наша марксыцкая кры-  
тыка павінна ў процэсе работы над літаратурным матэрыялам паказаць, што эклектычная крытыка не даацэньвала, і не даацэньвала съядома, дасяг-  
неныні беларускай пролетарскай літаратуры, за-  
моўчаючы факты наяўнасьці новых узору пролетарскай літаратуры, і ў той-жэ час рабіла пера-  
ацэнку дробна-буржуазнай літаратуры, эстэтыч-  
на смакуючы яе.

Крытыка павінна мець вельмі вострае клясавае пачуцьцё пры ацэнцы соцыяльна-шкодных твораў і, нарэшце,—апошняе—даць рашучы бой пропагандзе романтызму, якая паходзіць з чужога нам лягеру.


Пролетарская публіцыстыка павінна памагаць нашым марксыцкім сілам у популярызацыі іхных тэорытычных довадаў, сярод шырокіх працоўных мас.


Гэта бязумоўна дапаможа ў нашай клясавай барацьбе, якая адбываецца, ва ўмовах якой нараджаецца новая культура, літаратура і мастацтва, аб якіх гаварыў тав. Сталін у прамове на сходзе студэнтаў Комуністычнага університету працоўных усходу, 18-га мая 1925 г. так:

— Мы будуем пролетарскую культуру. Гэта зусім верна. Але верна і тое, што пролетарская культура, соцыялістычная па свайму зъместу, прымае розныя формы і спосабы выяўленія ў розных народаў, уцягнутых у соцыялістычнае будаўніцтва, у залежнасьці ад розніцы мовы, быту і г. д.

Пролетарская па свайму зъместу, нацыянальная па форме,—вось тая агульна-чалавечая культура, да якой ідзе соцыялізм. Пролетарская культура не касуе нацыянальнай культуры, а дае ёй зъмест. І, наадварот, нацыянальная культура не касуе пролетарской культуры, а дае ёй форму.








ЦАНА 20 кап.

546

1964 =

Бел. аддээл  
1894 г.









Рукопись.



8000002485469